

проза

проза

Дзымітрый Падбярэзскі



...Ты думаешь, мы там — нічога ня бачым, ня
чуем,
газетаў не чытаем, у Сеціве ня корпаемся?
Усё ведаем, усё мы разумеем і помнім...

Застаецца рэчку пераехаць

Журналісцкае апавяданыне

Гадзіньнік нагадваў пра пачатак пятай вечару. Менавіта таму журналіст Падбярэзскі, закінуўшы за плячо вядомую ўсім у гэтым горадзе жоўтага колеру сумку, пабег да аўтобуснага прыпынку. Каса зачынялася праз якіх пяцьдзесят хвілінаў, але ганарап ён мусіў атрымаць менавіта сёньня. Ён даў слова вярнуць пазычаныя грошы якраз у дзень выплаты, а зманіць даўнім сябрам было звыш ягоных правілаў.

Аўтобус — зрэшты, адзіны, які хадзіў наўпрост да Дому прэзы з ягоным запаветным акенцам касы — здавалася, чакаў толькі яго аднаго. Журналіст ускочыў на прыступку, ухапіўся за парэнчы і, аддыхваючыся (гады ўсё ж нагадвалі пра сябе), задумаўся: «Значыць, так... Хачыку трэба аддаць, Майсееву... гэты можа пачакаць, Гаўрону... абавязкова! Ну, і праставіцца. Усё ж — выратавалі хлопцы, дзякую ім».

Аўтобус крануўся, але абвестка пра наступны

прыпынак не прагучала. Журналіст не звярнуў на гэта ўвагі і кінуў позірк на гадзіннік: здаецца, усё ў парадку, ён ня спольніцца. І толькі тады павярнуўся тварам да салону, шукаючы кампосцьцер. Тоё, што ён убачыў, прымусіла Падбярэзскага, па меньшай меры, задумашца.

Найперш звярнула на сябе ўвагу тое, што, апрача яго ды нейкага бамжаватага выгляду мужчыны, у салоне аўтобусу нікога больш не было. Па-другое, замест звычылых падрапаных, парэзаных крэслаў у салоне скрэз знаходзіліся труны. Розных памераў, рознай аздобы і выгляду, але — труны!

Тым ня менш рука журналіста аўтаматычна пацягнулася з квіточкам да кампосцьцера. Але ў гэты самы момант ягоны рух перапыніў мужчынскі голас:

— Кінь! Дарога ўжо аплачана.

Журналіст не зразумеў:

— Гэта які маршрут?

— Твой, твой, — адказаў мужчына і павярнуўся да журналіста.

Выглядаў ён сапраўды на самага звычайнага бамжа: зашмальцава-нае паліто на ўсе сезоны, зношаныя не адным пакаленнем джынсы, такія ж самыя красоўкі. Адно, што не пасавала ягонаму выгляду, — гэта тоўстая «амбарная» кніга, занадта чыстая што да ягонай зынешнасці.

— Я цябе съпецыяльна чакаў, — патлумачыў мужчына.

— Што значыць — съпецыяльна? — не зразумеў журналіст, — Я, здаецца, зусім не таксі замаўляй.

— Нашае таксі прыходзіць без замовы, — адказаў мужчына. — Ведаеш, у жыцці кожнага чалавека надыходзіць час, калі ён ня мусіць сам замаўляць, куды ехаць. Проста яму кажуць: час зьбірацца ў дарогу. Настаў час кінуць усё да рэшты і выпраўляцца.

— Мне здаецца, што я ня ў той аўтобус ускочыў, — прамармытаў журналіст.

— А іншыя цябе сёняня і не чакалі, — усьміхнуўся мужчына.

Усьмешка гэтая была нейкая дзіўная. Ёсьць усьмешкі адкрытыя, шчырыя, калі праз іх нібыта відаць усю душу чалавека. Ёсьць усьмешкі крывыя, быццам даніна ситуацыі, калі за той усьмешкай хаваецца не няпрыязь, не гатовасць прыйсці да згоды, а нейкія падводныя камяні. Ёсьць, зрэшты, усьмешкі дзяжурныя, пратакольныя, за якімі наогул нічога не хаваецца.

Мужчына ўсьміхаўся так, як бацька, бывае, усьміхаетца, упершыню пабачыўшы свайго першынца.

— Спініце аўтобус, я выйду, — запатрабаваў журналіст.

— Тоё немагчыма, — разьвейў рукамі мужчына. — Так бы мовіць — экспрэс. Адсюль — і туды. Без прыпынкаў.

Праз шыбы аўтобусу ва ўсю біла сонца, цёплае веснавое паветра залятала ў салон праз адчыненыя вокны, і журналіст раптам адчуў усю недарэчнасць ситуацыі. Ён ведаў: аўтобусы іншых маршрутаў тут сапраўды ня ходзяць, ён мусіць пасыпець да закрыцця касы, атрымаць ганаар, аддаць пазычанае і, у рэшце рэшт, адзначыць гэты съявы для кожнага журналіста ганаарны дзень з сябрамі ў якой знаёмай кавярні. Дык чаму гэты мужчына загадвае яму гэтак раптоўна зъмяніць усе планы?!

— Так, стоп! — крыкнуў журналіст. — Што такое?! Куды мы едзем?

— Якія ж вы ўсе, людзі, дзіўныя, — мужчына пачухаў патыліцу. —

Дзіўныя вы людзі, калі яшчэ жывыя. А як час надыходзіць — ніяк скеміць ня можаце.

— Што — скеміць?! — зароў журналіст, калі пабачыў, што аўтобус звярнуў у зусім адваротны, ад патрэбнага яму, бок.

— А то, што — усё, — неяк сумна ўсьміхнуўся мужчына. — Мяне, дарэчы, Харонам завуць. Але як для цябе — Хароныч.

— Я выходжу. Хопіць жартай, — сказаў журналіст. — Во табе праўбыты талон, спыняй аўтобус і — бывай здаровы.

Хароныч засымляўся. Сымех гэты быў нейкі дзіўны: сухі, патрэсканы, але неўзабаве ён у рэшце рэшт зымніўся ў кашаль. Аўтобус стаяў на скрыжаванні, перад ім пераходзілі дарогу людзі, пра нешта гаманілі, маладыя нават цалаваліся, міліцыянт пасярод дарогі круціў паласатай палкай. І ўсё гэта яшчэ больш дадавала сітуацыі неверагоднасці, нерэальнасці.

— Так, — паспрабаваў супакоіць сябе журналіст. — Пачнем спачатку. Мне трэба ў Дом прэсы. Там я атрымаю ганарап, вярну пазыку сябрам, з якімі мы потым возьмем па сотцы і разыйдземся па хатах. Узрост такі ўжо, што не па дзеўках лётаць. Што мне замінае не зрабіць гэта?

— Ды вось тое, — адказаў Хароныч і расчыніў перад тварам журналіста сваю кнігу.

— Ведаеш, я ўвогуле ня самы галоўны ў нашай канторы, — растлумачыў ён. — Я толькі выконваю тое, што мне даручана кіраўніцтвам. А на гэты дзень сярод іншага мне дадзеная каманда: журналіста Падбярэзскага даставіць па месцы прызначэння. Калі — ня я вызначаю. Ня я і вінаваты. Я толькі выконваю тое, што мне загадалі. Сам зірні.

Хароныч паднёс да твару журналіста кнігу:

— Бачыш, гэты дзень, сыпіс людзей. Вось тваё прозывішча сярод іншых. Значыць, ты мусіш ехаць ня ў Дом прэсы, а са мной.

— Куды?! — крыкнуў журналіст.

— А куды яшчэ Хароныч людзей возіць? Ці не табе ведаць, журналіст?

Падбярэзскі ўчастіўся за парэнчу, каб ня ўпасыці. Не, сто грамаў канъяку, якія ён выпіў у рэдакцыі газеты, дзе пакінуў замоўлены артыкул, не маглі быць нагодай для такіх вось глюкаў. Безумоўна, узрост у яго не такі ўжо маладзецкі, каб вытвараць подзвігі, але, здаецца, чорныя коткі праз вочы яшчэ ня сноўдаюць, папялушки ў ложак не цягнуць, каб такое вось бачыць пры жыцці.

— Дык я што — памёр? — ледзь прашаптаў журналіст.

— Амаль, — адказаў Хароныч. — Табе засталося ўсяго нічога. Ды й ложак табе ўжо падрыхтаваны.

Ён паказаў на адну з трунаў.

— Сябры твае парупліся. Добрую замовілі. Дрэва вытрыманае, не сырое, без проблемай вынясць. Абіўка фацэтная, не малых грошай каштует. Падушачка вось натуральная, не паралон табе. Цябе й пры жыцці людзі паважалі. А таму, бачыш, усё зрабілі па поўнай праграме!

— Стоп, Хароныч! — запярэчыў журналіст. — Хлопцы што, загадзя заплацілі?

— Не, ты што? — адказаў мужчына. — Ты зараз знаходзішся быццам ва ўмоўным часе. Тое, што ты бачыш, — нібыта праекцыя таго, што неўзабаве адбудзеца. А засталося... зрешты, ня трэба табе ведаць, колькі засталося. Яно ж можа ў любы момант...

— Блін! — журналіст закруціўся па салоне аўтобусу, як вугор на патэльні. — Што гэта значыць? Стоп, маўчи, мужык! А гэта значыць тое, што мае сябры, якім я сёньня не змагу аддаць пазыку, змушаныя будуць яшчэ і дадаць свае гроши, каб мяне пахаваць?! Ну ты зусім збрэндзіў, Хароныч!

— Не. Ты памыляешся. Бо са мной яшчэ пагаманіць можна. Але вось я паглядзеў бы на цябе, калі б на май месцы апынулася тая кабета, што з касой праз плячу ходзіць. Зыменьніца мая. Што б ты ёй казаў, як бы аргументаваў?

— Ідзі ты ў с.., — адказаў журналіст і адварнуўся да акна.

— Ты ў мяне сёньня апошні, — раслумачыў Хароныч. — Я ведаў, што фрукт ты — той яшчэ, вось і пакінуў на дэсерт. Прабач! Можа, калі б я раней прыехаў, менш бы эмоцыяў было.

— Я не пра эмоцыі! — адказаў журналіст. — Я пра ўласны гонар. Ты што, сапраўды ня мог загадзя папірэдзіць? Намякнучы нечым? Ды хоць бы якім сардечным прыступам? Лядышкай з даху? П’янім за рулём? Ну дык уяўі сабе: што пра мяне цяпер будуць думаць сябры? Маўляў, звалў у нябыт, а даўжок не вярнуў. Тым ня менш я катэгарычна не хачу пайсыці ў лепшы, як нехта съцвярджае, съвет несумленным чалавекам. Бо гонар маю. Сыпярша мушу выканаць тое, што належыць, а ўжо потым — няхай гарыць мая адрына!

— Сколькі я такога наслушаўся! — уздыхнуў Хароныч і зноў разгартніў книгу. — Вось, глядзі. Бізьнесмэн. Пррапаноўваў мне вялікія гроши. Калі зразумеў, што тое ня жарт, пррапанаваў адразу ўтрай больш. Заўваж — наяўнымі, каб толькі яшчэ трох дні яму даў, каб ён закрыў усе справы, з кампаньёнамі разылічыўся. Ну адкуль я вазьму тыя трох дні? Вось суддзя. Працаўваў не па сумленні, а так, як зверху казалі. Чорны чалавек! Столікіх засудзіў за п’яны грош! Ён наогул прасіў адзін толькі дзень, каб пакаяцца, для газеты напісаць усё, як было, называць усіх, хто яго прымушаў засуджваць ні ў чым не вінаватых. Ты думаеш, мы там — нічога ня бачым, ня чуем, газетаў не чытаєм, у Сеціве ня корпаемся? Усё ведаєм, усё мы разумеем і помнім. Таму дзе той дзень для такіх, нават гадзіна? Паехалі! А вось тут ляжыць дыктар тэлебачання. Ведаеш, чым ён апраўдваўся? У мяне, маўляў, выйсьця не было. Маўляў, мусіў чытаць тое, ад чаго самога ванітавала, але ж нідзе больш так не плацілі, як за такую хлусьню. За хлусьню вось і едзе заўчастна... Думаю, быў бы прыстойным чалавекам — далі б адтэрміноўку якую.

— А чаму раптам я?! — не зразумеў журналіст.

— Кампанію трэба, відаць, разбавіць, — патлумачыў Хароныч. — Не адну ж поскудзь штодня на той съвет сплаўляць. Там такога хапае. А план па прыстойных, прабач, у нас таксама існуе.

Тады журналіст не стрымаўся, і, паказваючы на маленкіх памераў труну, ледзь не схапіў Хароныча за грудкі:

— А гэта — што?! Добра, бізьнесоўцы, вертыкальшчыкі, прадажныя дыктары... Я разумею: можа, я ня самыя і не заўсёды лепшыя людзі. Але чаму ж ты, гад, дзяцей з намі цягнеш?! Яны — у чым вінаватыя?

Хароныч адрэагаваў надзвіва спакойна.

— Калі выпадае дзяцей забіраць, павер, у нас таксама ня самы лепшы настрой. Аднак сёньня ў май сьпісе дзяцей няма.

— Дык што ж гэта? — не зразумеў журналіст.

— Сам паглядзі, — адказаў Хароныч і гучна загарнуў кнігу.

Журналіст Падбярэскі наблізіўся да маленкіх памераў труны і, зъблейшы, адкінуў вечка. Тоё, што ён там убачыў, не магло ня ўразіць: укладзеныя акуратна радкамі, у труне ляжалі кніжкі Купалы, Коласа, Багдановіча, Быкава, Мележа, Някляева, Сыса...

— Ты, гэта... што такое? — не зразумеў журналіст. — Чаму гэта тут?!

— Ды таму, — растлумачыў Хароныч, — што сёньня памерла беларуская мова. І я мушу правесыці яе ў лепшы съвет... Туды, дзе здаўна латынъ жыве.

— Как — умерла?! — не зразумеў журналіст.

— Да вот так, элементарно, благодаря государственной политике и молчаливому согласию самих же белорусов, — растлумачыў Хароныч.
— Мне, честно говоря, весьма жалко. Я сам за потеряю добавку к зарплате. Нам ведь доплачивали еще и за знание языков. А коль нет языка — нет и доплаты.

— Бред какой-то! — журналіст скліпіўся за галаву. — Этот ваш городской транспорт — полная чума!

— Прости, я не отвечаю за ваши общественные маршруты, — адказаў Хароныч. — Мне действительно очень жаль. Я люблю белорусские песни. Таких плачей над умершими, как в Беларуси, я нигде в мире не слышал.

Журналіст рвануў на сабе куртку. Гузікі сыпанулі па салоне аўтобусу, як прусакі. Ён мусіў нешта зрабіць, таму што абсурднасьць сітуацыі дасягнула апагею. Гэта проста ня ўпісвалася ні ў якія межы. Добра, былі выпадкі, калі яны сапраўды з сябрамі перабіралі ўсё магчымае, траплялі ў міліцыю, потым раніцай разъбіраліся з жонкамі, тлумачылі нешта на рабоце. Але ў параўнанні з tym, што здарылася сёньня, увесь сусьветны абсурд разам узяты адступаў на іншы план. Толькі таму, што ўсё гэта немагчыма было уяўіць нават у самых вар’яцкіх трывъненнях. Проста таму, што такіх трывъненняў наогул не існавала.

— Хароныч, — сказаў журналіст. — Я тебя прошу. Честь для меня — главное. Я никогда в жизни не врал. Стой! Не так! Точнее: старался не врать. Я всегда старался держать слово. И очень не хочу уйти в мир иной другим. Человеком, который не сдержал слово. Я очень тебя прошу: дай мне полсуток.

— Ты, Подберезский, как и все другие, — просиць. Вы все одинаковые.

— Да, прошу! Денег вот тебе — не обещаю. Нет их у меня и никогда не было. Потому что не воровал. И не предавал. И все, что мне остается, — это сдержать слово, вернуть долги. А вот уж после — что хочешь! Забирай меня в любой момент. Но, пoverь, я не могу уйти, не выполнив данного слова.

Хароныч задумаўся. Ён пагартаў сваю кнігу, нешта прамармытаў пад нос, пазначыў асадкай, потым спусциў акуляры на кончык носа і ўважліва паглядзеў на журналіста.

— Так... Как говорят, есть варианты. Завтра я должен забирать из Дома прессы твоего коллегу. Русского. Очень мне он, признаться, не нравился. Приехал из России, работал на киностудии, снимал фильмы о белорусской культуре, а когда оказался не у дел, пошел в газету и начал гадить на белорусов. Заберу-ка я его сегодня, вне плана. А ты... Считай, ты по-

лучил отсрочку. Только вот распишись здесь. Мол, ознакомлен, предупрежден. Со всем согласен. И до встречи завтра. Учти: в виде исключения. Только на сей раз — без душепитательных бесед. Я приехал и забрал, без предупреждения.

На тым яны і вырашылі. Аўтобус павярнуў і праз нейкіх дваццаць хвілінаў падрулі да будынку. Журналіст Падбярэзскі вываліўся з аўтобусу, уздыхнуў на поўныя грудзі і скіраваўся на ватных нагах да Дому прэсы, ля ўваходу ў які стаяла машына «хуткай дапамогі». Ён яшчэ пачаў: «Женечка только включил чайник, как — бабах!»

Але каса, на шчасьце, яшчэ працавала. Журналіст атрымаў ганаар, прайшоў па паверхах, раздаў пазыкі, а потым разам з сябрамі накіраваўся ў бліжэйшую кавярню, дзе праз не адну чарку звыклага напою хутка забыў на ўсё тое, што здарылася з ім у апошняй гадзіне.

Прафесія журналіста не вымагала Падбярэзскага адзначыцца на праходной дакладна а восьмай раніцы. Ён прачнуўся на пачатку адзінаццатай і заўважыў, што пакінутых на фартэпіяна грошай — рэшткаў ганаару — не было. Значыць, жонка пайшла ўжо на працу.

«Хорошо вчера посидели», — адзначыў сам себе журналіст і раптам адчуў: нешта ня тое. Неяк няўтульна яму зрабілася. Быццам нехта ў роце язык яму памянняў. І думаў ён ня так, як штодня. «Это же, блин, привиделася вчера какая-то херня невообразимая!», — падумаў журналіст. Тады ён, спрабуючы ўжо ні пра што ня згадваць, пайшоў чысьціць зубы. Згатаў каву, праглядзеў тэленавіны, апрануў свежую кашулю, прычасаўся. Можна было ісьці на працу.

Каб сесьці ў трапеібус, журналіст Падбярэзскі мусіў перайсьці шырокую вуліцу. Крочыць да съветлафору было далёка, дый мала хто тут, насупраць прыпынку, зважаў на тыя правілы. І як толькі журналіст адзначыў пэўны разрыў у руху аўтамашынаў, ён стрымгалоў кінуўся праз вуліцу, каб пасыпець на патрэбны маршрут.

А ў гэты час якраз набірала хуткасць цяжкавагавая фура міжнароднай фірмы перавозак «Стыкс»...

1.04.2005